


Юры Гардзееў (Кракаў)

ЗАЎВАГІ ДА ПРАБЛЕМЫ ДАСЛЕДАВАННЯЎ ГІСТОРЫ ГАРОДНІ
(на падставе выдання серыі *Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка горада Гродна*. Мінск, 1999)



Напэўна, можна пагадзіцца з тым, што гісторыя беларускіх гарадоў вывуча-на не вельмі добра. Таму з'яўленне кнігі з серыі *Памяць*, прысвечанай гісторыі Гародні, можна толькі вітаць. Як вынікае з анатацыі кнігі, асаблівая ўвага была нададзена падзеям другой святой вайны, а таксама пасляваеннаму перыяду. Прывілізна такі ж аб'ём прысвечаны папярэдняму тысячагодавому перыяду гісто-ры Гародні з канца 10 ст. да 20-30-х г. 20 ст. Не выклікае сумненняў, што падобныя дыспрапорцыі ў асвятленні мінулага нашага горада – з'ява ненатуральная і анах-ранічная. Гэта відавочна на фоне высокага ўзроўню даследаванняў у галіне га-радской гісторыі ў іншых дзяржавах Еўропы і, што немалаважна, хуткіх тэмпаў іх далейшага развіцця. Праблема эвалюцыі вывучэння гісторыі Гародні, да раздуму над якой дадаткова прычыніўся гарадзенскі том *Памяці*, даўно заслугоўвае аб-меркавання. Прапанаваныя разважанні будуць ў некаторых месцах пераплітацца з заўвагамі адносна нарысаў, змешчаных у згаданным выданні.

Перш невялікае падарожжа ў Гародню пачатку 19 ст., калі нашыя землі ўвайшли ў склад Расейскай імперыі. Гэты час, як і кожны іншы гістарычны перыяд ці эпоха, меў свае адметнасці. Менавіта тады былі зробленыя першыя крокі ў вывучэнні пяцісотгадовай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Штуршком да гэтага, без сумніву, былі падзелы Рэчы Паспалітай, якія схілялі мясцовую інтэлі-генцыю да глыбокага раздуму і пазнання мінуўшчыны краю.

У 1823 г. у Гародні пасяліўся Ігнат Кулакоўскі, які працаўваў ў губернскіх судовых установах. Але ён не быў шэраговым клеркам. Наадварот, І.Кулакоўскі належала да інтэлектуальнай эліты горада, ангажаваўся ў грамадска-асветніцкую дзейнасць, пісаў вершы, рабіў пераклады з шэрагу замежных моваў, у т.л. з санс-крыту, быў сябрам Таварыства Паўночных Антыквараў і Лонданскага Геаграфі-чнага Таварыства. Увагу Кулакоўскага прыцягвала таксама гісторыя горада. У 30-я гады 19 ст. ён напісаў *Гістарычныя нарысы духоўных установаў у губернскім горадзе Гародні*, а таксама *Заснаванне і кароткую гісторыю горада Гародні*. Менавіта апошняя праца, якая мела піянерскія характеристыкі, і, на жаль, дагэтуль заста-лася малавядомай, паклала асновы пазнейшых гістарычных апісанняў горада. Куль-акоўскі, хоць не быў прафесійным гісторыкам, аднак даволі адказна ставіўся да працэсу правядзення гістарычных даследаванняў. На яго думку, яны павінны грун-

тавацца на крыніцах ці “пісьмовых довадах”, а не “мізэрных здагадках”, якія “пераплецены байкамі”.

Паслядоўнікам Кулакоўскага быў Тэадор Нарбут, які ў 1837 г. склаў *Гісторычныя заўвагі аб гарадах губернскіх і павятовых Гарадзенскай губерні са старажытных часоў да апошніх гадоў польскага панавання*. Не выклікае сумнення той факт, што пры напісанні свайго варыянту гісторыі горада Нарбут карыстаўся рукапісамі Кулакоўскага, дадаткова ўпрыгожваючы свой тэкст зусім ненавуковымі разважаннямі. Працы Т.Нарбута, якія грунтаваліся на шматлікіх легендах, народных паданнях і летапісах, звесткі якіх ён, як правіла, прымай за “чыстую манету”, характарызуваліся высокай ступенню бескрытычнасці. Як вядома, падобны падыход да гісторыі, шматлікія скажэнні гістарычных фактаў і неабгрунтаваныя здагадкі, прынеслі Т.Нарбуту славу рамантычнага фантазёра свайго часу.

Памянёнае адбывалася на заранку станаўлення гісторыі як навукі. Таму нельга тагачасных гісторыкаў, працы якіх нагадвалі кволыя паасткі, вінаваціць ў няведанні метадалогіі даследаванняў. Адзіным надзвычай небяспечным наступствам гістарычнага першапраходніцтва было стварэнне і памнажэнне міфаў, якія надоўга замацаваліся ў гістарычнай думцы. Адным з такіх міфаў было, напрыклад, уведзенае Т.Нарбутам у навуковы зварот палажэнне пра знішчэнне татара-манголамі Гарадні і яе падпарадкованне літоўскаму князю Эрдзівілу ў 1241 г., пазычанае з Хронікі Быхаўца і Хронікі Стрыйкоўскага.

З сённяшняга пункту гледжання сур’ёзныя сумненні выклікае таксама “рухомае” датванне атрымання Гарадніяй магдэбургскага права. Тэадор Нарбут заклаў пачаткі міфа пра тое, што гэта наданне адбылося ў 1444 г. Міхал Балінскі і Цімафей Ліпінскі, аўтары “*Starożytnie Polski*”, паглыблі казус, сцвярджжаючы, што ў 1391 г. Уладыслаў Ягайла надаў Гарадні “прывілей на гарадскія свабоды”, а Казімір Ягайлівіч у 1444 г. – “магдэбургскія права”. Трэба заўважыць, што пошук гэтых дакументаў праводзіў Юзаф Ядкоўскі, але так і не знайшоў іх.

Нагадаем, што ў канцы 14 ст. міжнароднае і ўнутранае ваенна-палітычнае становішча ў ВКЛ было надзвычай складаным. У 1390-1392 г. горад пераходзіў з рук у рукі, ад Ягайлы да Вітаўта. Развіццю горада таксама перашкаджалі напады крыжакоў. Дзе ж тут было клапаціцца пра прывілеі для горада. А вось пра стагоддзе становішча кардынальна змянілася. У той час магдэбургія была ўведзеная ў Кіеве (1494-1497), Полацку (1498), Менску (1499), Высокім (1503), Наваградку (1511). Фактарамі, якія паспрыялі распаўсюджванню магдэбургскага права ў ВКЛ на мяжы 15 і 16 ст., былі, як ні дзіўна, фінансавыя праблемы дзяржавы, змяненне кан’юнктуры еўрапейскага рынку, што было выкарыстана вялікім князем Аляксандрам Ягайлівічам.

Наданне нашаму гораду права на самакіраванне адбылося ў вялікакняскім двары ў Берштаках у 1496 г. Уважлівы аналіз гэтага гарадзенскага прывілею, а таксама яго пазнейшых пацверджанняў ці канфірмацый 1506, 1576, 1589, 1718 г. выразна ўказвае на 1496 г. як на год атрымання Гарадніяй магдэбургскага права. Можна

меркаваць, што калі б горад атрымаў магдэбургскія права значна раней, то пра гэта было б сказана ў прывілеі 1496 г. Таму згадкі пра тое, што гарадзенцы з 1391 г. ўжо карысталіся няпоўным магдэбургскім правам, а з 1444 г. – поўным не адпавядаваюць рэчаіснасці (с. 59–60, 67, 74, 77, 684). Зрэшты, яшчэ ў 1889 г. свае сумненні адносна магчымасці надання гарадскіх правоў у 1391 г. выказаў Яўстафій Арлоўскі. Аднак ён сам не пазбегнуў блытаніны, сцвярджаючы пра наданне магдэбургскага права ў 1444 г.

Яшчэ некалькі невялікіх заўваг адносна матэрыялаў, змешчаных у *Памяці*. Пярэчанне выклікае са старэлай рэканструкцыя Гародні 12 – 13 ст., змешчаная на с. 45. Апошнія даследаванні даказваюць, што горад у той час займаў значна большы аблігатар. На с. 74–75, дзе распавядаецца пра гістарычны герб Гародні (выяву св. Губерта), чамусыць змешчаная ілюстрацыя герба Гарадзенскай губ. 19 ст. На с. 78 пададзена, што гарадзенскі Стары замак ў 16 ст. перабудаваў Скота з Пармы. Хацелася б нагадаць, што яшчэ ў 1969 г. гісторык Анджэй Фішынгер давёў, што гэтымі працамі кіраваў італьянец Санці Гучы. Не зусім аргументаваным можна палічыць выдзяленне ў ролі асобнага храналагічнага адрезку гісторыі Гародні другую палову 16 – 18 ст. (с. 68). Ні Люблінская унія, ні асабіста сам Стэфан Баторы кардынальна не змянілі гарадskое жыццё. Куды больш важнай па сваёй юрыдычнай прыродзе падзеяй было атрыманне права на самакіраванне ў 1496 г., якое дало пачатак новаму “магдэбургскому” этапу ў гісторыі горада.

Кідаючы ў очы лагічна-стылістычныя памылкі і апячаткі, напрыклад, “кароль Рэчы Паспалітай”. Такой дзяржавай пасады не існавала. На тэрыторыі Польскай Кароны манарх быў польскім каралём, а ў ВКЛ – вялікім князем літоўскім, рускім, прускім і г.д. Далей: “870-я ўгодкі з дня афіцыйнага нараджэння горада” (с.21). Па першае, 1128 г. трэба лічыць датай першага летапіснай згадкі Гародні. Па другое, насочваецца пытаннe, калі ж было неафіцыйнае нараджэнне? На с.68 сцвярджаецца, што “месціўся магістрат у ратушы. Да пачатку 20 ст. гэта была драўляная пабудова. <...> У 1807 г., калі замест старога будынку ўзвялі новы мураваны комплекс ратушы <...>”. На падставе захаваных звестак можна меркаваць, што ратуша ў Гародні была адноўленая, праўдападобна, у 1784 г., і ўжо тады яе будынак быў мураваны.

Прыкладам апячаткі, а хутчэй карэктарскага недагляду, з’яўляецца паданне на с. 61 замест лічбы гарадскіх пляцаў лічбы юрыдыкаў. Дарэчы, некалькі слоў пра юрыдыкі ці комплексы нерухомай маёmacці шляхты і духавенства, што існавалі на тэрыторыі горада. Можна паспрачацца з тэзісам, які з вядомым падтэкстам выкарыстоўваўся ў свой час прадстаўнікамі савецкай гістарычнай школы. Цытуем: “І ўсё ж вярхоўная ўлада, саступаючы дамаганням феадалаў, санкцыянувала юрыдыкі сваімі граматамі, зусім не ўлічваючы, што гэта адмоўна адбівалася на інтэрэсах горада і яе ўласных”.

З’яўленне шляхецкіх пасэсій у Гародні было абумоўлена шэррагам прычын. У першую чаргу трэба падкрэсліць ролю горада ў палітычным жыцці Рэчы

Паспалітай. Тут мясцілася каралеўская сядзіба, адбываліся сеймы, размяшчаліся цэнтральныя дзяржаўныя ўстановы – Літоўская Скарбовая Камісія, Літоўскі Трыбунал і Асэарскі Суд. Акрамя таго ў Гарадні працавалі павятовыя шляхецкія ўстановы – земскі і гродскі суды. Гэта, напэўна, спрыяла набыццю шляхтай мяшчанскіх пляцаў. Мышчане вельмі часта прадавалі свае пляцы разам з забудовай. Нерухомасць пераходзіла ў рукі магнатаў у перыяды гаспадарчых заняпадаў горада. Менавіта таму кароль, на якога ніхто не ціснуў, зацвярджаў сваімі прывілеямі фактывічна існуючыя юрыдыкі, ці, што здаралася часта, наогул не надаваў шляхце ніякіх прывілеяў. Можна згадзіцца, што ад гэтага цяглеў і горад і дзяржаўны скарб. Колькасць мяшчанскіх сядзіб змяншалася, а гэта цягнула за сабой змяншэнне падаткаў. Яшчэ адным адмоўным вынікам фармавання юрыдык была дэзінтэграцыя жыцця горада ў планіровачна-юрыдычным сэнсе. Але, як вядома, медаль мае другі бок. Юрыдыкі ў значнай ступені ажыўлялі будаўнічы рух у горадзе, будзілі “соннае царства” гарадскога цэхавога рамяства, ствараючы яму сур’ёзную канкурэнтнью.

У тэксце *Памяці* можна было б пазбегнучь ідэалагічных, ненавуковых штампаў сталінскіх часоў: “нямецкія псы-рышары”, “экспансія польскіх і літоўскіх войск” ці “барацьба за ўмацаванне старажытнарускай дзяржавы”. З расейскай лексікі трапіла палітычнаафарбаваная калька: “краіны блізкага і далёкага замежжа”, якая мае на ўзвaze, што для жыхара Гарадні “блізкім замежжам” з’яўляюцца аштары Далёкага Усходу Расейскай Федэрацыі, а вось Беласток, што знаходзіцца ў 70 км, гэта, натуральная, “далёкае замежжа”. Геаграфічна-ідэалагічны абсурд!

Заканчваючы разважанні, варта спыніцца на стане вывучэння гісторыі Гарадні, які нельга лічыць нават дастатковым. Фактычна ён застаецца на тым самым ўзроўні, што і ў 19 ст. Грунтоўныя даследаванні гісторыі старажытнага горада не праводзіліся. Што яшчэ горш, з публікацыі ў публікацыю перапісваюцца тыя самыя памылкі, скажоныя факты і недакладныя даты падзеяў.

Доўгі час вырагавальнага кола выконвалі археалагічныя раскопкі. З аднаго боку гэта тлумачыцца тым, што традыцыю складання пісьмовых актавых матэрываў на беларускіх землях можна аднесці да даволі “маладых”. Яна пачалаася ў 15 ст. Актавыя кнігі гарадскіх магістратаў пачалі пісацца пасля атрымання горадам магдэбургскага права. Акрамя таго, на вялікі жаль, гэтыя старажытныя гарадскія кнігі фактывічна не захаваліся.

Раскопкі ў Гарадні ў 20 ст. праводзіліся з вялікімі перапынкамі. Апошні раз грунтоўныя працы адбыліся на мяжы 80 – 90-х г. Напэўна не трэба даводзіць той факт, што сярэднявечная Гарадня пакінула нам безліч загадак. Нагадаем трапнае сцвярджэнне гарадзенскага гісторыка Юзафа Ядкоўскага, якое смела можа стаць *credo* будучых даследаванняў. У адной з прац ён заўважыў, што “парослыя травой берагі Нёмана хаваюць каштоўныя скарбы для навукі”. І, напэўна, хавацца ім наканавана яшчэ доўгі час. Раскопкі заўсёды прыводзілі да нечаканых адкрыццяў.

А дзякуючы ім можна было б:

- знайсі лінію ўмацаванняў сярэднявечнага горада, якія праходзілі недзе ў раёне Маставой вуліцы, старадаўняга Рынка (цяпер Савецкая плошча);
- правесці даследаванні старажытнага вакольнага горада (Новы замак);
- удакладніць месцазнаходжанне, а магчыма нават натрапіць на слабадаследаваныя культавыя пабудовы, напрыклад, Васкрасенскую ці Малую цэрквы, манастырскі комплекс на Каложы;
- правесці раскопкі новаўзвядзенай у 17 ст. Васкрасенскай царквы, якая знаходзілася на скрыжаванні сучасных вуліц Кірава і Сацыялістычнай;
- даведацца больш пра жыццё горада, праводзячы археалагічныя даследаванні ў раёне старажытнага гарадзенскага маста праз Нёман, дарога да якога ішла ярам паміж будынкам Новага Замка і кляштарам бернардынак (на яго месцы стаіць драматычны тэатр);
- удакладніць час засялення занёманскай часткі Гародні;
- лакалізаваць месцазнаходжанне Віленскай і Азёрскай гарадскіх брам.

Вернемся аднак да дакументальных матэрыялаў, на падставе якіх праводзіцца вывучэнне гісторыі кожнага горада. Ва ўсіх еўрапейскіх краінах яно вядзеца надзвычайна актыўна. Сістэматычна даследуецца не толькі жыццё буйных гарадскіх асяродкаў, але мястэчак і нават паасобных вёсак. У комплекс праблем уваходзяць не толькі помнікі культуры, горадабудаўнічая ансамблі, але як вельмі важныя пытанні даследуецца:

- уплыў на развіццё горада ваенна-палітычных фактараў і стыхійных бедстваў, аспектаў эвалюцыі сацыяльнай структуры канкрэтнага населеннага пункта ці г.зв. сацыяльнай стратыграфіі (дэмографічная і этнаконфесійная структура, сацыяльнае расслаенне, развіццё гарадской адміністрацыі і самакіравання);
- формы прафесійной і грамадской дзейнасці (рамяство і гандаль, асвета, дабрачыннасць, рэлігійныя брацтвы, урачыстасці і звычаі);
- развіццё і арганізацыя юрыдыкаў (у дачыненні да магдэбургскіх гарадоў);
- структура нерухомай маёmacці ў горадзе, а таксама сацыяльны прэстыж пэўных гарадскіх кварталаў;
- паасобныях аб'екты гарадскога прызначэння (ратуша, корчмы, млыны, цагельні), іншых архітэктурна-будаўнічых комплексаў, культавых аб'ектаў і могілак. Гэта дазваляе стварыць сінтэтычны вобраз горадабудаўнічай эвалюцыі горада.

Гэты спіс пытанняў можна доўжыць і доўжыць. Заўажым аднак, што ў апошнія гады адбыліся пэўныя зрухі. Рэгіянальным даследаванням удзяляецца крыйху больш увагі. Але... На вялікі жаль, даляглід гісторыкаў як бы загініць изаваны храналагічнымі рамкам 19 ст. і асабліва “моднага” 20 ст. Чым гэта глумачыцца? Па-першае, адигрывае ролю жаданне даследаваць праблемы эвалюцыі беларускай нацыі, яе культуры, беларускага нацыянальнага руху і станаўлення беларускай дзяржавы нацыі. Па-другое, што тычыцца канкрэтна Гародні, то мясцовым гісторыкам куды лягчэй праводзіць даследаванні на месцы, у горадзе. А як вядо-

ма, у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Гарадні захоўваюцца пераважна дакументы 19 – пачатку 20 ст., гзн. перыяду, калі беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расейскай імперіі.

Узнікае пытанне адносна дакументаў, якія датычаць ранейшага перыяду гісторыі горада і рэгіёна – 16 – 18 ст. Нагадаем, што ў 60 – 70-я гады 20 ст. цудам захаваныя старажытныя кнігі гарадзенскага магістрату, гарадзенскага гродскага і земскага судоў былі вывезены ў Менск. Нават сама логіка жыцця падказвае, што **падобныя гістарычныя архівы павінны захоўвацца ў tym горадзе, дзе яны складваліся**. Агульнавядомы сусветны прынцып **пертынэнцыі** архіўных матэрыялаў не тое, што не выконваецца, а, як відаць, знаходзіцца па-за межамі беларускага архівазнаўчага лексікона і практикі. Таму гарадзенскі гісторык, асабліва ў наш час, каб знайсці матэрыялы для напісання навуковай працы, якая б асвятляла пытанні гісторыі горада і Гарадзенскага пав., змушаны накіроўвацца ў Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Менску.

А таму атрымліваецца замкнёнае кола проблем, з якімі сустракаецца кожны гісторык. Гісторыя нашага горада фактычна застаецца нераскрытай, а прысвечаныя ёй публікацыі з'яўляюцца найлепшым адлюстраваннем стагнаці ў даследчыцкага працэсу ў гэтай галіне.

ГАРДЗЕЕЎ Юры

Нарадзіўся 2 ліпеня 1967 г. у Гарадні.

Старшы бібліятэкар Навуковай бібліятэкі Польскай Акадэміі Навук і Акадэміі мастацтваў у Кракаве, доктар гісторыі.

Даследуе горады ВКЛ.

e-mail: gordziejev@interia.pl